

УДК 1: 316

Кузнякоў А.У., Кузнякоў В.У.

## **ФАРМІРАВАННЕ ТЕАЦЭНТРЫЧНАЙ ПАРАДЫГМЫ САЦЫЯЛЬНЫХ ВЕДАЎ**

У структуры сучасных сацыяльна-гуманітарных дысцыплін (паліталогії, сацыялогії, эканамічнай тэорыі, педагогіцы, псіхалогіі і г. д.) значнае месца адвадзіцца раздзелу, прысвечанаму гісторыі гэтых дысцыплін. Аналіз прац, паказвае, што да XIX ст. большасць навукоўцаў і мысліцеляў упісалі свае імёны ў гісторыю не толькі якой-небудзь адной з сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, але сталі адначасова і знакамітымі прадстаўнікамі гісторыі і іншых галін навук. Напрыклад, Ж. Ж. Русо можа быць па праве названы адным з папярэднікаў сучаснай сацыялогії, палітычнай тэорыі і педагогікі. А. Р. Ж. Цюрго — заснавальнік эканамічнай школы фізіякратаў XVIII ст. — з'яўляецца адначасова і адным з вядомых тэарэтыкаў гісторыі і сацыялогії. Т. Гобс зрабіў свой уклад ў гісторыю большасці сучасных сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Спіс такіх мысліцеляў і навукоўцаў (ад антычнасці да XVIII ст. ўключна), якія ўнеслі значны ўклад ў гісторыю адначасова некалькіх сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, можна працягваць досыць доўга.

Факты пацвярджаюць пункт погляду шматлікіх гісторыкаў сацыяльнай думкі аб tym, што паліталогія, сацыялогія, эканамічная тэорыя, псіхалогія і іншыя аформіліся як самастойныя акадэмічныя дысцыпліны (са сваім прадметам і метадамі даследавання) толькі ў XIX ст. у працэсе развіцця і дыферэнцыяцыі сацыяльных ведаў. Да гэтага перыяду сацыяльные веды з'яўляліся досыць аднастайнай сістэмай ўяўленняў і паніццяў аб грамадстве і яго гісторыі, аб узаемасувязі грамадства і асобы, аб дзяржаве, якая ўваходзіла складальнай часткай у метафізічную канцепцыю таго або іншага мысліцеля, што уключала апроч сацыяльных ведаў, праблемы анталогіі, гнасеалогіі і антрапалогіі.

Раскладанне традыцыйнай метафізікі ў канцы XVIII ст. пад уплывам кантріканскага перавароту ў філасофіі, ажыццёўленага І. Кантам, паслужыла падставай як для вылучэння асноўных філасофскіх дысцыплін (анталогіі, гнасеалогіі, антрапалогіі), так і дыферэнцыяцыі сацыяльных ведаў, якая прывяла да з'яўлення ў першай палове XIX ст. дастаткова аўтаномных сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Такім чынам, ужо апрыёрна можна выказаць здагадку, што гісторыя сацыяльных ведаў ў цэлым праходзіць вызначаныя (звязаныя з гісторыяй самога грамадства) этапы

свайго развіцця, якія адрозніваюцца адзін ад аднаго сістэмай паняццяў, з дапамогай якой сацыяльныя тэарэтыкі спрабуюць апісаць рэальна наяўную сацыяльную рэчаіснасць і даць вызначаныя прагнозы магчымага стану грамадства ў будучыні. Гэтая апрыёрная згадка можа быць дапоўнена даследаваннем эмпірычных фактаў гістарычнага развіцця сацыяльных ведаў.

Любы гісторык сацыяльнай думкі, прачытаўшы твор таго або іншага аўтара, нават не ведаючы імя і гадоў яго жыцця, практична адразу вызначыць, да якой вялікай гістарычнай эпохі ў развіцці єўрапейскага грамадзнаўства належыць дадзеная праца — да эпохі антычнасці, сярэднявечча, новага часу (XVII — XVIII стст.), XIX — пачатку XX ст. або да сучаснасці. Працы аўтараў, якія належаць да адной эпохі гістарычнага развіцця, нягледзячы на тое што яны часам выяўляюць у сваіх сацыяльна-палітычных канцэпцыях дыяметральна процілеглыя ідэалогіі, аб'ядноўвае агульны погляд на грамадства, перспектывы яго гістарычнага развіцця, дзяржаву і г. д. Такія гістарычныя зменлівія сістэмы уяўленняў і паняццяў аб сацыяльным свеце чалавека можна пазначыць паняццем «парадыгма сацыяльных ведаў».

Як вядома, паняцце «парадыгма» было ўведзена ў філасофскі лексікон у пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя выдатным гісторыкам і філосафам Т. Кунам. Спрабуючы асэнсаваць феномен навуковай рэвалюцыі, які быў выразна зафіксаваны яго папярэднікамі яшчэ ў пачатку ХХ ст. у сувязі з эпахальнымі працамі ў галіне фізічнай тэорыі А. Эйнштэйна, М. Планка, Н. Бора, В. Гейзенберга і інш., Навуковец разглядаў гэты факт як працэс змены парадыгм навуковага спланснання. Пад парадыгмай навуковага познання Кун разумеў сістэму паняццяў, якія апісваюць навуковую карціну свету і вызначаную метадалогію навуковага даследавання. Калі Кун сканцэнтраваўся на проблемах навуковых рэвалюцый у галіне прыродазнаўства, дык М. Фуко ў сваёй знакамітай працы «Слова і рэчы» разглядаў аналагічныя працэсы, якія адбываюцца ў галіне грамадзнаўства, ужываючы замест паняцця «парадыгма» паняцце «эпістэма».

Такім чынам, дзяякуючы працам Куна і Фуко, працэс развіцця навуковых ведаў пачынае разглядацца не як кумулятыўны эвалюцыйны працэс нарастання ведаў аб свеце, а як працэс рэвалюцыйны, у выніку якога не столькі да старых навуковых ведаў прырошчваюцца

новыя, колькі радыкальна мяняюцца агульнатэарэтычныя сістэмы навуковых ведаў.

Т. Кун і М. Фуко вельмі мала згадваюць аб сацыякультурных перадумовах і агульна-філософскіх канцэпцыях, якія абронтуўваюць змену парадыгм (эпістэм) навуковых ведаў, засяроджваючыся на ўнутраных навуковых працэсах, якія вызначаюць навуковую рэвалюцыю. На наш погляд, не скідаючы з рахунку унутрынавуковыя парадоксы, якія прымушаюць навукоўцаў у выпадку іх вырашэння мяняць парадыгму навуковых ведаў, вялізную ролю ў навуковых рэвалюцыях, асабліва ў галіне сацыяльных ведаў, адыгрываюць, з аднаго боку, рэзка пераменлівыя сацыякультурныя ўмовы жыцця большасці членаў грамадства, а з іншага — фундаментальная філософскія канцэпцыі. Ужываючы дадзеныя канцэпцыі, сацыяльныя тэарэтыкі спрабуюць пабудаваць новую сістэму паняццяў і ўяўленняў, з дапамогай якіх можна было б арыентавацца і рабіць прагнозы ў сацыяльнай сітуацыі, якая рэзка змянілася.

Пад парадыгмай сацыяльных ведаў мы разумеем сістэму ўяўленняў і паняццяў, з дапамогай якіх апісваецца наяўная сацыяльная рэальнасць, характеристызуецца гістарычнае мінулае грамадства і робяцца прагнозы аб яго будучыні. У структуру парадыгмы сацыяльных ведаў ўваходзяць паняцці і ўяўленні аб грамадстве і яго структуры, аб узаемасувязі грамадства і прыроды, аб адносінах грамадства і асобы, аб каштоўнасцях духоўнай культуры, аб сацыяльнай гісторыі і перспектывах развіцця грамадства, а таксама метады абронтування сацыяльных ведаў. Уключаючы ў працоўнае азначэнне паняцця парадыгмы сацыяльных ведаў тэрмін «ўяўленне», мы хочам падкрэсліць, што ў адрозненні ад прыродазнаўства, якое грунтуюцца на аснове навуковай метадалогіі і ў азначэнні якога дарэчны толькі тэрмін «паняцце», сацыяльные веды ўзнікаюць са з'яўленнем самога чалавека і грамадства, на ранніх стадыях развіцця якога, вядома, не існавала ніякай навукі. Тому ў той перыяд часу гэтыя веды маглі вызначаецца толькі праз калектыўныя ўяўленні людзей аб саміх сабе, аб грамадстве і прыродзе. На наступных этапах развіцця сацыяльных ведаў нараўне з паняццямі, якія распрацоўваюцца сацыяльнымі тэарэтыкамі, у грамадскім усвядамленні на яго звычайнім, эмпірычным узроўні існуюць ўяўленні, з дапамогай якіх большасць членаў грамадства арыентуецца ў пэўнай сацыяльнай сітуацыі. У сваю чаргу, гэтыя ўяўленні праз сістэму сацыякультурных уста-

ноў (царква, школа, СМІ) вызначаюцца шмат у чым тымі тэарэтычнымі паняццямі, якія вы-працоўваюцца сацыяльнымі мысліцелямі.

Радыкальныя змены ў грамадстве прыводзяць да таго, што паняцці, з дапамогай якіх сацыяльныя тэарэтыкі дагэтуль тлумачылі сацыяльныя працэсы і рабілі прагнозы на будучыню, губляюць сваё значэнне, а ўяўленні большасці членаў грамадства, якія караняцца, у канчатковым выніку, у гэтых тэарэтычных пастулатах, не могуць забяспечыць арыентацыю іх носьбітам у зменлівым сацыяльным асяроддзі. Усё гэта прыводзіць да крытыкі ранейшай парадыгмы сацыяльных ведаў і вылучэнню новых ідэй і паняццяў, якія пасля стануць складальнімі элементамі будучай новай парадыгмы сацыяльных ведаў.

У працэсе змены парадыгм у прыродазнаўстве новая парадыгма, хоць і не без барацьбы, выціскае старую з мыслення на-навоковай супольнасці: так картэзіянства ў сваё час выцесніла поўнасцю арыстоцелеўскую фізіку, само картэзіянства да сярэдзіны XVIII ст. выціскаеца ньютаніянствам, якое, у сваю чаргу, было выціснута ў сувязі з навуковай рэвалюцыяй пачатку XX ст. У сацыяльных ведах старыя парадыгмы ніколі не могуць быць поўнасцю выціснуты з усведамлення членаў грамадства і нават з мыслення шматлікіх сацыяльных тэарэтыкаў.

Няхай новая парадыгма сацыяльных ведаў і займае дамінуючае становішча ва ўсведамленні большасці членаў грамадства і большасці тэарэтыкаў, старыя парадыгмы канчаткова не бываюць выціснуты, хоць і адціскаюцца на перыферью грамадскага усведамлення. Вельмі часта аргументы, запазычаныя са старых парадыгм сацыяльных ведаў, выкарыстоўваюцца ў ідэалагічнай барацьбе ў інтэрэсах тых сацыяльных слоў, якія страцілі перспектывы ў працэсе грамадскага развіцця.

Паколькі змена парадыгм сацыяльных ведаў, звязаная з радыкальнымі зменамі ў развіцці грамадства, гістарычныя формы парадыгм, безумоўна, вызначаюцца тым тыпам соцыуму, у грамадскім усведамленні якога гэтыя парадыгмы пануюць. Зыходзячы з гэтай здагадкі і на аснове вывучэння гісторыі грамадской думкі, мы можам вылучыць шэсць гістарычных тыпаў (у гісторыі грамадской думкі Еўропы) парадыгм сацыяльных ведаў: міфалагічную, міфакосмацэнтрычную, тэацэнтрычную, прыродазнаўча-прававую, сацыяльна/культурна-гістарычную і якая фарміруецца ў цяперашні час — экалога/глабалісцка-футуралагічную.

Першая парадыгма сацыяльных ведаў, безумоўна, уласцівая раннім формам сацыяльных адносін — так званаму архаічнаму грамадству. Другая парадыгма звязана з узіненнем на Усходзе і на Захадзе Старога свету раннекласавых дзяржаў. Тэацэнтрычная парадыгма сацыяльных ведаў склалася ў канцы эпохі античнасці і панавала ў Еўропе ў эпоху Сярэднявечча. Прыводзіца-прававая парадыгма сацыяльных ведаў склалася ў Захадній Еўропе ў сярэдзіне XVIII ст. і заставалася дамінуючай да сярэдзіны XIX ст. Яна харктэрная для грамадства пераходнага тыпу — ад традыцыйна-агранага да тэхнагеннага. Нарэшце, у перыяд прамысловага перавароту (сярэдзіна XIX ст.), а, такім чынам, пачатку станаўлення і развіцця тэхнагеннага грамадства да самага росквіту ў сярэдзіне XX ст., дамінуючую ролю ў сацыяльнай думцы адигравае сацыяльна/культурна-гістарычная парадыгма. У апошнія трэці XX — пачатку ХХІ ст. відавочным для большасці насельніцтва стаў крызіс тэхнагеннага грамадства, які выяўляецца ў такіх сваіх сімптомах, як глабальныя праблемы сучаснасці. Яны ставяцца на парадак дня пытанне аб выжывальнасці чалавека на Зямлі. Таму намаганнямі прадстаўнікоў розных грамадазнаўчых дысцыплін фарміруецца ў цяперашні час экалога/глабалісцка-футуралагічная парадыгма сацыяльных ведаў.

Безумоўна, свой уклад ў фарміраванні новай парадыгмы сацыяльных ведаў ўносілі і ўносяць прадстаўнікі ўсіх сфер культуры. Палітычныя дзеячы, рэлігійныя мысліцелі, вялікія маралісты, знакамітасці ў галіне мастацтва, прадстаўнікі прыродазнаўчых і грамадскіх дысцыплін, і большасць членаў грамадства, інтуітыўна разумеюць супяречлівасць і неадназначнасць сацыяльных арыенціраў у радыкальна змяняльным грамадстве. Але ўсё ж галоўную і вызначальную ролю ў фарміраванні новай парадыгмы сацыяльных ведаў адигравае філасофія. Паколькі філасофія з'яўляецца рэфлексіяй над універсаліямі культуры [1, с. 910] (такім як быццё, пазнанне, чалавек, грамадства і г. д.), пастолькі асноўнымі функцыямі філасофіі з'яўляюцца: эксплікацыя на аснове сінтэзу ўсіх сфер пазнавальнай дзейнасці чалавека (навука, мастацтва, рэлігія, эмпірычныя веды і г. д.), сэнсаў універсалій культуры, крытычны аналіз гэтых сэнсаў і, нарэшце, вылучэнне новых сэнсаў універсалій культуры. Праз філасофію, культура якая сама развіваецца, шукае новыя шляхі свайго развіцця. Таму ў фарміраванні кожнай новай парадыгмы сацыяльных ведаў (натуральна, за выключ-

чэннем міфалагічнай парадыгмы) філасофія адыгрывае ключавую ролю. Пры гэтым варта адзначыць, што ў філасофіі задаўга да таго, як тая або іншая парадыгма сацыяльных ведаў стане дамінуючай у грамадскай свядомасці вызначанай гістарычнай эпохі, ужо зкладваюцца тэарэтычныя і метадалагічныя асновы дадзенай парадыгмы. Так, ужо само з'яўленне філасофіі ў старажытнай Грэцыі, старажытнай Індыі і старажытным Кітаі ў VII — IV стст. да н. э. сведчыць аб крыйзісе міфалагічнага мыслення, да таго пануючага ў грамадскай свядомасці, і неабходнасці пошуку новых сацыяльных арыенціраў і ідэалаў, якія выходзяць за межы міфа. Так фарміруюцца асновы міфакосмацэнтрычнай парадыгмы сацыяльнага мыслення, у якой грамадства разглядаецца як частка сусветнага цэлага, кіраванага вечнымі і нязменнымі законамі быцця, якіх прытрымліваюцца нават багі. Панаванню прыродазнаўча-прававой парадыгмы сацыяльных ведаў ў другой палове XVIII ст., на аснове якой сфарміраваліся асноўныя лозунгі вялікіх рэвалюцый, што радыкальна змянілі сацыяльна-палітычнае жыццё Заходняй Еўропы (1776 г. — амерыканская рэвалюцыя, 1789 г. — Вялікая французская рэвалюцыя, 1848 г. — усееўрапейская рэвалюцыя), папярэднічала рэвалюцыя ў галіне філасофіі, якую здейнілі вялікія мысліцелі XVII ст. — Дэкарт, Бэкон, Спіноза, Гобс, Лейбніц, Лок.

Каперніканскі пераварот у філасофіі, які ажыццяўі I. Кант і нямецкая класічная філасофія, ўзросшая на яго аснове, марксізм, пазітывісцкая сацыялогія О. Конта папярэдзілі дамінаванне з другой паловы XIX ст. у сацыяльных ведах так званай сацыяльна/культурнагістарычнай парадыгмы. Нарэшце, крытыка еўрапейскай метафізікі Ф. Ніцшэ і М. Хайдэгерам, ідэі рускага касмізму, крытычнай філасофіі франкfurцкай школы, постмадэрнісцкай філасофіі і канцэпцыі сінергетыкі I. Прыгожына з'яўляюцца ў сучасную эпоху метадалагічнай і тэарэтычнай асновай экалогія/глабалісцка-футуралагічнай парадыгмы сацыяльных ведаў, што яшчэ фарміруеца.

Панаванне тэацэнтрычнай парадыгмы сацыяльных ведаў ў Заходняй Еўропе большасць гісторыкаў грамадской думкі адносяць да эпохі Сярэднявечча, калі хрысціянства вызначала ўсе формы духоўнага жыцця тагачаснага грамадства.

Аднак, як вядома, хрысціянства ўзнікла ўжо ў перыяд позняй антычнасці ў межах Рымскай імперыі і з'явілася першым у гісторыі

духоўным сінтэзам усходняй рэлігійнай думкі і позняй антычнай філасофіі.

Слабасць старажытнай арабскай дзяржавы перад небяспекай грозных нападаў магутных ворагаў, слабасць цэнтралізаванай дзяржаўнай улады (у адрозненне ад старажытнага Егіпта і старажытнай Вавілоніі), якая не змагла паставіць пад свой контроль ідэалагічныя рухі свайго часу, (прыводзіць з VII ст. да н. э.) да з'яўлення феномену прароцкага руху.

Як сцвярджаюць гісторыкі, прарокі старажытнай Іудэі, якіх было значна больш, чым тых, хто быў названы ў Старым Запавеце, з'явіліся арганізатарамі палітычнага, сацыяльнага і ідэалагічнага жыцця гэтай краіны [2, с. 125].

Асноўныя палажэнні іудаізму як рэлігіі складаюцца менавіта ў эпоху прароцкіх рухаў. Прарокі, іх паслядоўнікі і прыхільнікі фарміравалі, паступова адбіраючы з усяго мноства міфалагічных ўяўленняў старажытных іудэяў, міфалогії сумежных народаў і ўласных прароцтваў, складальныя часткі Старога Запавету. Гэтая дзеянасць прарокаў і іх паслядоўнікаў прывяла да таго, што Стары Запавет адрознівае ад іншых культаваў старажытнага Ўсходу цэласнасць ахопу і тлумачэння прыродных і сацыяльных з'яў.

Як адзначаюць сучасныя даследчыкі, Стары Запавет — гэта помнік не адной этнічнай культуры. Ён з'яўляеца сінтэзам культурнага ўзаемадзеяння, помнікам дыялогу культур большасці народаў найстаражытных цывілізацый Міжземнамор'я.

Паколькі прарокі разглядалі сябе (а іх паслядоўнікі разглядалі саміх прарокаў) як непасрэдных транслятараў рашэнняў усемагутнага Бога, то прароцкі рух кідаў выклік традыцыйнаму жрэцтву, якое брала на сябе функцыі абслугоўвання культу і ва ўсіх старажытнаўсходніх дэспатыях узурпіравала пасрэдніцкія функцыі паміж багамі і грамадствам.

Паколькі з пункта погляду старазапаветных прарокаў існуе ўсемагутны Бог, які не церпіц глыбокай пашаны ніякім іншым багам і перад абсолютнай моцай і воляй якога любая зямная іерархія і любая зямная ўлада нічога не значаць, то тым самым яны падрываюць усю сістэму старажытнаўсходніх рэлігійных вераванняў, якія пераносяць зямную іерархію на нябёсы і якія алагатвараюць вярохойнага правіцеля гэтых дзяржаў.

З гэтага выцякае своеасаблівы сацыяльны крытыцызм старазапаветных прароцтваў, які адзначаеца шматлікімі даследчыкамі біблейскіх пісанняў. Менавіта гэтым сацыяльным

крытыцымам, а таксама і тым, што старазапаветным прарокам прыходзілася здзяйсняць не толькі функцыю ідэолагаў, але і функцыю сацыяльных арганізатораў, тлумачыцца тая акаличнасць, што ў Бібліі, у адрозненне ад падобных ёй міфалагічных зборнікаў старажытных народаў (гамераўскага эпасу і індыйскіх Вед), існуе больш зямных каранёў і гістарычных рэалій, што ў ёй пануе прагматычна юрыдычны дух.

Праўда, у сваёй па-прапаведніцку выкryвальнай дзейнасці, крытыкуючы сталыя і рэальна наяўныя традыцыі свайго часу, прарокі апеліравалі да Запавету — міфічнай дамове паміж Богам і ўдзейскім народам, г. зн. да яшчэ больш старажытнай, і, як яны сцвярджалі, парушанай традыцыі.

Але ідэя адкрыцця — ідэя непасрэдных зносін з Богам, які перадае прарокам — самым звычайнім членам іудзейскага грамадства — тыя або іншыя свае рашэнні, давала магчымасць ім вылучаць такія ідэалы сацыяльнага інтэрната, такія нормы грамадской маралі, якія прынцыпова расхадзіліся з нормамі рэальна наяўнага грамадства.

З дапамогай канцэпцыі ўсемагутнага Бога і ідэі адкрыцця прарокі як бы вырываліся за межы наяўнага традыцыйнага грамадства і марылі аб будучыні, якое радыкальна павінна адрознівацца ад сучаснасці. З пазіцыі гэтага будучага, грамадства, дзе адносіны паміж людзьмі і Богам будуць не такія, як яны існуюць, а якія яны павінны быць, прарокі судзяць тое грамадства, якое існуе рэальная.

Такім чынам, ідэі, якія выпрацоўваліся падчас прароцкага руху — ідэя адзінага і ўсемагутнага Бога, ідэя адкрыцця, ідэя выбіральніцтва і божай лагоды, ідэя вольнага рашэння (прытрымлівацца ўказанням Бога), якое прымае кожны чалавек, ідэя граху (адхіленне ад шляху прапанаванага Богам) і непазбежнай кары за грэх, ідэя выратавання і, нарэшце, месіянская вера ў сваё прызначэнне (быць пасярэднікамі паміж Богам і людзьмі) — з'яўляліся ў сутнасці выклікам традыцыйнаму грамадству старажытнаусходніх манархій. Яны (усе тыя ідэі, якія пасля пройдуть у хрысціянства) выходзілі за цвёрдыя сацыяльныя і ідэалагічныя рамкі гэтага грамадства і, тым самым, па сутнасці, былі рэвалюцыйнымі для свайго часу.

Другой (нараўне з старазапаветнымі паданнямі) крыніцай хрысціянства з'яўляюцца антычная культурная спадчына і ў першую чаргу антычная філасофія.

Старажытнагрэцкую думку адрознівае, нараўне са спробамі знайсці заканамернасці быцця ўсяго існага, вострая цікавасць да палітычных і сацыяльных працэсаў дзяржаў-полісаў. Бурнае палітычнае жыццё, якое праходзіла ў полісе, надзвычай высокая сацыяльная актыўнасць грамадзян поліса прымушала мысліцеляў разважаць над праблемамі сацыяльной выявы чалавека, над сацыяльнымі адносінамі паміж людзьмі і над палітычнай арганізацыяй грамадства. Філосафы спрабуюць класіфікаваць розныя формы дзяржаўнай улады, знайсці агульнае для вялізной разнастайнасці тыпаў дзяржаў, сацыяльных адносін, законы функцыяніравання грамадства, без уліку якіх любы тып дзяржавы рызыктуе загінуць.

Галоўная задача антычных мысліцеляў складалася ў стварэнні рацыянальнай асновы сацыяльных адносін паміж грамадзянамі антычнага поліса. Гэтым абумоўлівалася асаблівасці натурфілософіі дасакратыкаў, утапічныя ідэалістычныя шуканні Платона і канцэпцыя антычнага рацыяналізму Арыстоцеля.

Аднак філосафы дасакратыкі думаюць аб Космасе яшчэ ў духу міфа-космацэнтрычнай парадыгмы сацыяльных ведаў (як і большасць мысліцеляў старажытнага Кітая і Індыі), спрабуючы з дапамогай адвольна вылучаных гіпотэз (усё з вады, усё з паветра, усё з цяпла і г. д.), часта вельмі слаба па-эмпірычнаму і лагічна абрэгнутаваных, пабудаваць агульную тэорыю Космасу, адмысловае месца ў якім займаюць багі і людзі. Затым на аснове агульных ўяўленняў аб касмічным цэлым яны спрабуюць вывесці ўсеагульныя, раз і назаўжды дадзеныя законы, па якіх павінна існаваць і функцыяніраваць чалавечая супольнасць.

Антралагічны паварот антычнай філасофіі, зроблены Сакратам, а затым паглыблены і развіты яго вучнем Платонам і Арыстоцелем (вучнем Платона), прывёў да рэвалюцыі ў філасофскім мысленні і вылучэнню такіх ідэй, якія выводзілі за межы міфакосмацэнтрычнай парадыгмы і стваралі тэарэтычную падставу для будучай хрысціянскай тэалогіі. Так, з дуалістычнай канцэпцыі філософіі Платона аб свеце сапраўдным (свеце ідэй) і свеце несапраўдным (свеце рэчаў) выцякала рэзкае проціпастаўленне вечнага і часовага, ідэальнага і матэрыяльнага, праўдзівага і ілжывага, належнага і існага, суб'екта і аб'екта, Бога і свetu. Гэта супраціпастаўленне з'яўляецца харктэрнай рысай, якая адрознівае Захаднюю (еўрапейскую) філасофію ад Усходніх філософскіх думак, у якой такога супрціпастаў-

лennenя не назираецца. У той же час гэтае проці-  
пастаўленне ляжыць у аснове тэацэнтрычнай  
парадыгмы сацыяльных ведаў, з якой паход-  
зяць харктэрныя рысы, якія адрозніваюць яе  
ад космацэнтрычнай парадыгмы.

Арыстоцель сваёй рацыяналістычнай ме-  
тафізікай закладвае другое адрозненне За-  
ходняй і Усходняй філасофіі. Пасля Арысто-  
целя ў Заходняй філасофіі дамінуе ўяўлен-  
не аб ісціне як уласцівасці меркавання, якое  
можа быць падвергнута аб'ектыўнай правер-  
цы з дапамогай сродкаў фармальнаі логікі  
або эксперыменту. З пункта погляду прад-  
стаўнікоў Усходняй філасофіі, ісціна ёсьць вы-  
нік пазнавальнага акту перажывання, інтуі-  
цыі. Таму ісціна не можа быць праверана з  
дапамогай аб'ектыўных метадаў. Па меркаванні філосафаў Усходу, ісціна можа лічыцца  
аб'ектыўнай, калі святыя або настайнікі, якія  
яе спасціглі з дапамогай інтуіцыі, аднадушныя  
ў tym, што дакранаецца яе прыроды і споса-  
баў разумення. Вось чаму толькі на Захадзе  
сталі магчымымі і рацыяналістычнаі тэало-  
гія, якая адрознівае тэацэнтрычную ўстаноўку  
філасофскага мыслення ад міфакосмацэн-  
трычнай, і стварэнне строга аргументаваных  
тэарэтычных ведаў аб грамадстве, дзяржаве  
і чалавеку. Як адзначаў Н.А. Бядзяеў, «...тэало-  
гія заўсёды заключае ў сабе нейкую філа-  
софію, яна ёсьць філасофія, легалізаваная  
рэлігійным калектывам, і гэта асабліва трэба  
сказаць пра тэалогію хрысціянскую. Уся тэа-  
логія настайнікаў царквы ўвасаблялася ў сабе  
вялізную дозу філасофіі. Усходняя патрысты-  
ка была прасякнутая платанізмам і без катэ-  
горый грэчаскай філасофіі не ў сілах была  
бы выпрацаваць хрысціянскай дагматыкі. За-  
ходняя схаластыка была прасякнутая арысто-  
целізмам і без катэгорый арыстоцелеўскай  
філасофіі не магла бы выпрацаваць нават ка-  
таліцкага вучэння аб эўхарыстыі (субстанцыі  
і актыдэнцыі). Дабертоньер не без падставы  
гаворыць, што ў сярэднявечнай схаластыцы  
не філасофія была прыслужніцай тэалогіі, а  
тэалогія была прыслужніцай філасофіі, вядо-  
мага, роду філасофіі. Гэта дакладна пра То-  
маша Аквіната, у якога тэалогія была цалкам  
падпараdkаваная арыстоцелеўскай філасофіі» [3, с. 99].

Аднак хрысціянства не з'яўлялася эклек-  
тычнай сумесцю старазапаветных ўяўленняў  
і класічнай антычнай філасофіі, яно было  
іх сінтэзам, а, такім чынам, спалучала ідэі,  
якія выводзілі як за межы класічнай антыч-  
най філасофіі, так і Усходняй рэлігійнай думкі.  
Хрысціянства з'яўлялася духоўнай рэвалюцы-

яй сусветнай Рымскай імперыі, рэвалюцыяй,  
якая паказвае на новыя, нязведенныя шляхі  
развіцця чалавечтва.

Ужо ў самой асобе фундатара хрысціянс-  
тва ўтрымоўваўся выклік, кінуты ўсёй са-  
цыяльной структуры рымскага грамадства і  
дзяржавы пачатку нашай або хрысціянской  
эры. З аднаго боку, не адзін з фундатараў сус-  
ветных рэлігій не думаўся як уласблены ў ча-  
лавечай існасці ўсемагутны і ўсёведаючы бог  
і, з іншага боку, не адзін з іх не займаў тако-  
га вельмі сціплага становішча ў сацыяльной  
структуре свайго грамадства і не меў гэтак ма-  
ла поспеху пры жыцці як Ісус, які пакінуў пас-  
ля сябе малую купку паслядоўнікаў і памер-  
лы ганебнай смерцю побач з разбойнікамі на  
крыжы. «У іншых рэлігіях мы знайдзем вельмі  
шмат падобнага. Але мы ніколі не знайдзем  
фундатара, мыслілага, з аднаго боку, богам, а  
з іншага — распятага на крыжы» [4, с. 61.].

Паводле пропаведзей Ісуса выратуюц-  
ца не мудрацы і книжнікі, а жабракі, якія ўве-  
равалі ў яго выратавальную місію. Гэта ідэя  
з'яўлялася выклікам ўяўленням антычнай  
філасофіі, якая атаясамлівала веды і добра-  
чыннасць.

У канцэпцыі хрысціянства сцвярджаетца  
роўнасць і апошняга раба, і магутнага імпера-  
тара перад абліччам бязмерна Усемагутнага  
Бога. І гэта з'яўлялася выклікам ўсёй сацы-  
яльной іерархіі антычнага рабаўладальніцка-  
га грамадства.

Перад Богам роўныя прадстаўнікі ўсіх на-  
родаў незалежна ад іх культурных асаблівас-  
цей, якія сфарміраваліся ў глыбіні стагоддзяў.  
Перад Богам няма адрозненняў паміж элінам  
і юдэем. У гэтым складаўся выклік забабонам  
тагачаснага рэлігійнага жыцця, якое вылуча-  
ла дадзены народ з яго адмысловай родавай  
боскасцю.

Прынцыпавыя адрозненні хрысціянства ад  
асноватворных ўяўленняў тагачаснага света-  
погляду, якія сучаснікамі разумеліся як па-  
радокс і нават абсурд, добра выказаў хрысціян-  
скі бағаслоў II ст. н. э. Тэртуліян сваёй заявай:  
«*Credo, quia absurdum*» (лат. — «веру, таму  
што абсурдна»). Гэта, строга гаворачы, не  
цалкам дакладная цытата з яго трактата «Аб  
целе Хрыста», якая лічыцца скажэннем яго  
слоў «*credibile est quia ineptum*» (лат. — «пэў-  
на, бо недарэчна») у палеміцы з гностикам  
Маркіёнам, але яна цудоўна ахоплівае са-  
мую сутнасць веры. Вера існуе не дзякуючы,  
а насуперак доказам. Калі штосьці можа быць  
даказана, то гэта ўжо не прадмет веры. Вера  
патрабуе высілкі паверыць менавіта ў Немаг-

чымае, Неймавернае і Неспасціжнае — без гэтага практыву за межы звычайнасці розуму і усведамлення Бога не спасцігнуць. «І я, пагарджаючы сорам, шчасліва бессаромны і выратавальна дурны, — піша Тэртуліян (De Carne Christi, 5) — Сын Божы распят — гэта не сорамна, бо годна сораму; і памёр Сын Божы — гэта цалкам пэўна, бо недарэчна; і пахаваны, з мёртвых паўстаў — гэта несумненна, бо немагчыма». Гэта не палемічны запал — гэта краевугольны камень хрысціянскіх перакананняў. Верыць у даказанае і паказанае — мала таго. Сапраўдная Вера пачынаецца менавіта там, дзе канчаюцца дослед і доказы. Вера заўсёды — не дзяякуючы, а насуперак. «Ты паверыў, таму што ўбачыў Мяне; блажэнныя не якія бачылі, а якія паверылі» (Евангелле ад Іоана, 20:29).

Узнікненне хрысціянства як цалкам новага напрамку духоўнага жыцця мела далёка ідучыя наступствы. Паняцце неабмежаванага нічым і нікім Бога, перанесенае з юдаізму ў межы антычнай карціны свету, паказвала гарманічны і абмежаваны Космас грэчаскай філасофіі.

Паколькі толькі чалавек мысліўся тварэннем, створаным Богам па сваёй выяве і падабенству, то чалавек, быўшы адной са складальных частак гарманічнага Космасу, як ён ўяўляўся антычным філософам, усё ў большай ступені атрымоўваў у вачах сярэднявечнага філосафа статут вяршыні ўсіх тварэнняў.

Паколькі ўсё актыўнае, якое стварае, было як бы выключана хрысціянствам з рэальна наяўнай прыроды і аддадзена Богу як адзіна актыўнаму пачатку ва ўсім Сусвеце, і толькі чалавечая дзейнасць разглядалася як адлюстраванне сусветнай актыўнасці Бога (выяві падабенства), то чалавеку як бы ўручалася Богам магчымасць для пераўтваральнай дзейнасці над зямным светам.

У адрозненне ад антычнай філасофіі гісторыі, дзе час цыклічна, і ўсё ў гісторыі вечна вяртаецца, у хрысціянскай тэалогіі свет набывае накіраваны ў адзін бок часавы вектар — ад стварэння свету Богам да суднага дня.

Акцэнт, які робіцца хрысціянствам на веры як неабходнай умове выратавання душы, і падначаленне акту веры інтэлектуальных здольнасцей чалавека стваралі павышаную цікавасць да псіхічных перажыванняў у душы чалавека і невядомы антычнасці спавядальны акт філасофскай творчасці.

Хрысціянства прынесла ў духоўнае жыццё Еўропы дзве ідэі, цалкам чужыя антычнасці: ідэю стварэння свету і ідэю адкрыцця. Гэтыя

ідэі цесна ўзаемазлучаны адна з адной і мяркуюць быццё адзінага Бога. Ідэя тварэння дамінуе ў анталогіі сярэднявечнай філасофіі, ідэя адкрыцця — у гнасеалогії.

У сярэднявечнай філасофіі маюцца дзве тэндэнцыі ў разуменні бога: паводле з аднаго пункту погляду, Бог ёсць вышэйшы розум, паводле іншага — Бог ёсць бязмерная і абсолютная воля. Гэтыя розныя падыходы ў разуменні боскай сутнасці мелі вельмі сур'ёзныя вынікі для развіцця сярэднявечнай філасофіі.

Усе новыя ўяўленні, выпрацаваныя хрысціянствам па дачыненні да свету і чалавека, аказалі вялізны ўплыў на наступнае развіццё філасофскай думкі і з'явіліся, у канчатковым выніку, перадумовамі фарміравання філасофскіх канцэпцый, якія сталі ідэйнымі крыніцамі развіцця ў Заходній Еўропе тэхнагеннай цывілізацыі.

Гэтаму спрыяла і тая акалічнасць, што, з'яўляючыся пратэстам супраць грэшнасці зямнога сацыяльнага свету, хрысціянства не клікала да съходу ад яго, а да таго, каб ператвараць гэты свет паводле сваіх уласных прынцыпаў. Хрыстос прыходзіць у гэты свет для яго выратавання, ён заклікае сваіх прыхільнікаў абвяшчаць свету вестку аб выратаванні, але для гэтага ім неабходна жыць у гэтым свеце, ісці ў шырокія масы народа, працаваючы новае вучэнне.

Для таго, каб ператварыцца ў ідэалогію сацыяльных змен і трансфармацыі грамадства, расчыніць свой бунтарскі патэнцыял, хрысціянства павінна было вызваліцца і ад дагматызацыі і міфалагізацыі свайго веравучэння, і ад іерархізацыі сваёй арганізацыі, якія яно атрымала ў эпоху, калі стала афіцыйнай рэлігіяй Рымскай імперыі.

#### ЛіТАРАТУРА

- Стёпін В. С. Філософія : энцыкл. слов. М., 2004.
- Істория древнего мира. Расцвет древних обществ. М., 1982.
- Мир философии. В 2 ч. М., 1991. Ч. 1.
- Філософія эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.

#### РЭЗЮМЭ

Агронтоўваецца неабходнасць парадыгмальнага падыходу да гісторыі сацыяльных ведаў, дaeцца класіфікацыя гістарычных тыпаў парадыгм, аналізуецца сацыякультурныя перадумовы змены дамінуючых парадыгм сацыяльных ведаў. Даецца аналіз ідэйных крыніц тэацэнтрычнай парадыгмы сацыяльных ведаў і азначаюцца яе характэрныя асаблівасці.

Бібліяграф. — 4 назвы.